

## РЫГОР БАРАДУЛІН

Другога сакавіка 2014 г. не стала Рыгора Барадуліна, – народнага пісьменніка Беларусі, «чараццея беларускай паэзіі» (У. Някляеў). Літаратурная творчасць гаэта, багатая і адметная, здаўна і ўважліва аналізуецца літаратуразнаўцамі. Аднак да нядавняга часу мала хто ведаў, што ўсё жыщё – яшчэ са школьніх гадоў – у свае нататнікі, якія заўсёды былі пры ім, поруч з паэтычнымі радкамі ён стварыла занатоўваў трапныя народныя выразы і назіранні, традыцыйныя звычаі, выслоўі, прыказкі, загадкі, гаваркія вушацкія слова. За жыщё такіх нататнікаў назапасілася больш за дзве сотні. Адметны беларускі паэт збярог для Айчыны неацэнны народны скарб – традыцыйнае дыялектнае маўленне жыхароў Ушаччыны, тую невычэрпную крыніцу, што пастаянна жывіла яго літаратурна-мастацкую творчасць. У адным са сваіх вершаў ён напісаў:

Не мяняй свой куток на прастору чужую,  
У прасторы чужой птушка гнёзды не ўе,  
Пі ваду са свайго вадазбору і тую,  
Што цячэ самавіта са студні твае.

І так склалася яго жыщё, што апошняя надрукаваная прыжыщёвая кніга прысвечана менавіта «свайму вадазбору» – маўленню жыхароў Ушаччыны, дзе нарадзіўся і ўзрос паэт. На жаль, сам творца не здолеў падрыхтаваць да друку свой дыялектны скарб, зрабілі гэта іншыя неабыякавыя да народнай культуры людзі.

Адразу неабходна зазначыць, што з'яўленне ў кнігарнях навукова-папулярнага выдання «Вушацкі словазбор Рыгера Барадуліна» [1] – адметная і незвычайная з'ява ў айчынным кнігавыданні. Самабытны, непаўторны Паэт, непераўзыдзены майстар беларускага словатвору, паўстае перад намі кваліфікованым, уважлівым і спрактыкованым даследчыкам дыялектнага маўлення. Гэтая праца вартая ўвагі не толькі шматлікіх аматараў роднага слова, але і навукоўцаў-лінгвістаў, лкія знайдуць у ёй мноства моўных фактаў, важных для далейшых даследаванняў беларускай мовы.

Структурна «Вушацкі словазбор Рыгера Барадуліна» падзяляецца на дзве прыкладна роўныя па аб'ёме часткі – лексікаграфічную і фальклорна-этналінгвістичную. Лексікаграфічны раздел працы – выдатны слоўнік упашкай гаворкі, які налічвае 2415 слоўніковых артыкулаў, размешчаных у алфавітным і алфавітна-гнездавым парадку. Апошні спосаб падачы матэрыялу ў гэтым слоўніку можа быць прыменены да яго выключна ўмоўна, паколькі будова лексікаграфічнага гнязда ў ім не заўсёды і не ў поўнай меры адпавядае агульнапрынятай навуковай тэорыі.

Слоўніковы артыкул складаецца з загалоўнага слова, семантычнай харектарыстыкі, ілюстрацыйнага матэрыялу і этымалагічнай даведкі. У якасці загалоўнай адзінкі ў асноўным выступае асобнае дыялектнае слова, або 2–4 сінанімічныя найменні адной і той жа рэаліі, пададзеныя адно за другім праз коску. Такія сінанімічныя рады ў функцыі вакабулы складаюцца са слоў, адрозных паміж сабой акцэнталагічна (*запальчывы – запыльчывы, кулаччо́ – кула́чча; накамышы́ць – накомиши́ць, целяпéнь – цéлепенъ*), фаналагічнымі асаблівасцямі (*ві́рлы – вárлы, задабу́ры́цца – задубары́цца; клы́маць – клы́баць, раўні́зь – раўня́зь, рушáцца – рухáцца, спáшнік – спáринік, сырапéня – сырапо́ня*,

увачаві́дзь – увачаві́д, чомбар – чонбар), слова ўтваральными элементамі (заду́шиа – уду́шиа, звягло – звягун, зласе́ць – разласе́ць, зялёнкі – зеленчакі – зеляннё, няпо́шлы – недапо́шлы, паба́ешка – пабайнія – пабойка, паро́дзе – прыро́дзе, уда́ліца – уда́ліна, шчи́рнік – шчи́рун), граматычнымі адзнакамі (завязак – завязка, зле́ціць – зле́ціца, уро́д – уро́да, утушкава́ць – утушкава́цца, уходаць – уходацца). Часам у адным сінанімічным радзе ў ролі загалоўнай адзінкі выступаюць слова розных граматычна-семантычных класаў (кіт, наз. – кітаваць, дзеясл.; лабу́за, наз. – лабазава́тае, прым.; мя́рлы, прым. – мя́рліна, наз.; хля́па, наз. – хляпіць, дзеясл.), рознакаранёвыя слова (забяліць – засі-віць – прысівіць, сакату́ха – шчабяту́ха, улазі́ны – уваходзіны, шавера – шаць), асобныя словазлучэнні (фазы месяца) і фразеалагічныя выразы (цот у цот).

Лексіка, сабраная ў слоўнікавай частцы выдання, характерызуе самыя разнастайныя бакі жыцця мясцовага насельніцтва і прадстаўляе чытчу побыт, працоўную дзейнасць, традыцыі, звычкі мясцовага насельніцтва, чым выгадна адрознівае слова-збор Рыгора Барадуліна ад іншых так званых «каматарскіх» слоўнікаў, у якіх, як правіла, пераважае экспрэсіўная лексіка. Уважлівае, няспешнае чытанне слоўніка дае чытчу не толькі сапраўдную асалоду і велізарнае маральнае задавальненне ад сустрэчы з яркім, жывым, мудрым народным словам, яно міжвольна далучае нас да хвалючай мясцовай стыхіі жыцця, дэмантструе арыгінальныя ўяўленні жыхароў пра сябе і навакольную рэчаіснасць.

З сухіх лексікаграфічных радкоў перад намі паўстае багаты духоўны свет мясцовых насельнікаў. Раніца, як звычайна, пачынаецца з прыгатавання якога-небудзь рабо́ю (ежа), хліба́ла (посная страва) ці ядо́міны (ежа, нешта з'ежнае) для сябе і хатняга статку, для чаго патрэбныя глінянік (гліняны гаршчок), дні́шка, дэнца (кавалак гладка абструганай дошкі, на якой крышаць сала, цыбулю), рандэ́лка (невялікая пасудзіна), ручасцік (гарлач), судавік (кацёл) і іншае начынне і прылады працы. На сядзібе селяніна знаходзіліся будынкі, якія ў залежнасці ад іх прызначэння і матэрыялу, выкарыстанага пры пабудове, называліся вары́ўня

‘будыніна, дзе гатуюць ежу’, *ваўкаўня* ‘няутульная будыніна’, *ваўначоска* ‘майстэрня, дзе чэшуць воўну’, *восець* ‘асець’, *глінабітка* ‘хаціна з жэрдзя і гліны’, *дашчанік* ‘будынінка, збітая з дошак’, *ёўня* ‘халодная гаспадарчая будыніна’, *імшонік* ‘імшоны хлеў’, *істопка* ‘гаспадарчая будыніна, якую топяць толькі зімой’, *каменка* ‘мураванка, цагляная будыніна’, *прылепіш* ‘лёгкая, нехуцаватая прыбудова’, *прырубак*, ‘прибудова да ізруба’, *салатопка* ‘будыніна, дзе тапілі тлушч са здохлай жывёлы’, *смаласкіп* ‘смалакурня’, *tryscién* ‘прибудова да хаты ў тры сцяны’, *тыннянка* ‘паветка, ушчычоная тынком’, *шахá* ‘навес, дашак на слупах’ і інш.

Належным чынам прадстаўлены жывёльны і раслінны свет, што акаляў мясцовых жыхароў і складаў неад'емную частку іх паўсядзённага жыцця: *вашанок* ‘маленькая волынка’, *вулі* ‘галубы’, *гадавік* ‘жывёліна, якая гадуецца год’, *гусіца* ‘гусь’, *жудзель* ‘парасё’, *кілун* ‘кнор’, *кукулка* ‘зязюля’, *шашаль*, *шчамель* ‘чмель’, *шчурка* ‘мышка’; *галабоні* ‘дурніцы’, *грыжанка* ‘бручка’, *каротэлька* ‘гатунак морквы’, *мако́нік* ‘малачай’, *пацебнік* ‘хмыз’, *шчавульник* ‘конскі шчавель’, *хлёнец* ‘ядловец’ і інш.

Знітаванасць вясковых жыхароў з навакольнай прыродай выяўляецца і праз найменні адметнасцей мясцовага рэльефу: *гата́та* ‘голае месца, поле’, *дрыгба* ‘дрыгва’, *завозер’е* ‘мясціна за возерам’, *залужэнне* ‘нізкая мясціна за лугам, лугавіна’, *лабя́к* ‘голая мясціна’, *латока*, *латаеінка* ‘нізіна’, *перавуззе* ‘вузкая мясціна, грэбля’, *пугурак* ‘узгорак, пагорак’, *раунізь*, *рауня́зь* ‘роўная мясціна, раўніна’, *увалле*, *увалакі*, *увало́кі* ‘узгоркі, перавалы’, *узмёт* ‘дзірван, напар’.

Акрамя заняткаў сельскай гаспадаркай вясковы жыхар павінен быў умець зняць скuru з забітай жывёлы (*кажалу́п*), зрабіць мяту (*мяцельнік*), вырабіць гліняны посуд (*паліўнік*), пабудаваць хату (*ру́бішык*) і паставіць у ёй печ (*цагельнік*), упалаіваць дзікага звера (*страле́ц*) і інш.

Віцебшчына – азёрны край, рыбацкі промысел тут спрадвеку асабліва папулярны і лексічна багаты ў вусnym маўленні. Таму не дзіўна, што не пакінуў яго па-за ўвагай і Рыгор Барадулін: *абарэц* ‘сетка для лоўлі рыбы’, *аблітня* ‘блісна’, *акушо́к* ‘акунь’, *захо́днік* ‘таптуха’, *ікра́нка* ‘рыба пад час нерасту’, *калéка*, *калéч-*

ка ‘мянтуз’, *нóраст* ‘нераст’, *нóрат* ‘нерат’, *радáк* ‘рэдкая сетка’, *тонь* ‘сетка’, *угорыч* ‘вугор’, *ужор* ‘рыбінка, якую цалкам заглынуў шчупак’, *яджгур* ‘ёрш’ і інш. У час розных вясковых заняткаў селянін павінен быў паставіцца нешта мераць, лічыць, важыць, для чаго існавалі такія адзінкі вымярэння, як *беркавец* ‘10 пудоў’, *капа* ‘60 снапоў, яек’, *корх* ‘мера на шырыню далоні’, *пятóк* ‘пяць’, *сарачня* ‘сорак’, *семярня* ‘сем’ і г. д.

Акрамя цяжкай паўсядзённай працы прысутнічалі ў жыщі мясцовых насельнікаў і святы: *Калядоўка* ‘Каляды’, *Вялічка* ‘Вялікдзень’, *Убоіны* ‘калі забіваюць (колюць) парсюка, звычайна запрашаюць на свежыну’, *Улазіны*, *Уваходзіны* ‘засяленне ў новую хату’ і інш.

Калі ж у вёсцы щі ў наваколлях яе з’яўлілася якая-небудзь *нáгліца* (мор, раптоўная хвароба, эпідэмія), або надараліся іншыя традыцыйныя для колішняга вясковага побыту захворванні – *варацáкі* (ваніты), *карабу́нец* (карбункул, скула), *ко́хлік* (коклюш) і іншыя, – то жыхары найчасцей лячыліся рознымі замовамі (гл. адпаведны раздзел другої часткі выдання).

Як і ў любой іншай беларускай гаворцы, у маўленні тубыльцаў Ушаччыны ёсць вялікая колькасць каларытных экспрэсіўна-эмацыйных найменняў асобы: *выйтніца* ‘плакальшчыца’, *даўгіла* ‘высокі, цыбаты чалавек’, *бу́кса* ‘нязграбны чалавек, няўмека’, *егімóра*, *гімóра* ‘непрыгожая жанчына’, *журы́ла* ‘дакучнік, ныцік’, *жыгу́н* ‘спрытны ў заляцаннях, юрлівы’, *задры́га* ‘нягеглы чалавек’, *карúза* ‘трыставала, надаеднік’, *красня́к* ‘здравы, ружовашчокі чалавек’, *красульля* ‘прыгажуня’, *пацьмя́к* ‘тоўсценікі, мяканькі чалавек’, *пашилапéнь* ‘нягеглы, недалужны чалавек’, *пi-циугá* ‘шчыры працаўнік’, *распушчонíк* ‘спешчаны, распушчаны, неслух’, *растапéха* ‘няўмека, распусцёха’, *шасциярэнь* ‘чалавек, у якога шэсць пальцаў, звычайна на руцэ’ і г. д. Багаты словазбор Рыгора Барадуліна і на многія іншыя лексічныя рэгіяналізмы Ушаччыны.

Дэфініцыя кожнага дыялектнага слова ажыццяўляецца падборам літаратурнага сіноніма: *адда́ць* ‘палягчэць’, *вайстрáнка* ‘болька’, *навідку́* ‘навідавоку’, *упíка* ‘папрок’, *шыркі* ‘ширыня’, *ялавáты* ‘калючы’, а пры яго адсутнасці – апісаныя: *братавіты*

‘дужа блізкі сябра’, *гарчак* ‘горкі яблык, напой, пах’, *канашэсіць* ‘жэрдачка, на якой сядзяць куры’, *латайца* ‘мець выгоду’, *самадум’ю* ‘ні з кім не раіушыся, на свой разум’, як гэта і прынята ў сучаснай лексікаграфічнай практыцы. Аднак Рыгор Барадулін не быў бы самім сабой, калі б і тут не выявіў сваю непаўторную «барадулінскую» моватворчасць. Нярэдка ў складзе дэфініцый можна сустрэць размоўную лексіку, аўтарскія наватворы, а то і проста дыялектныя сінанімічныя адзінкі: *журы́ла* ‘да��учнік, ныцик’, *заблу́д* ‘аблуда, атлум’, *напрасо́ў* ‘па цаліку, уцэла’, *прыгаво́р* ‘прымаўка, прыслаўка’, *скума́ціць* ‘шкуматашаць, клычыць’ (дыял. *клы́чыць* ‘дапякаць, журышь’), *юро́к* ‘юрлівы, жыгун’ (дыял. *жытгу́н* ‘спрытны ў заляцаннях, юрлівы’). І такіх прыкладаў шмат.

Ілюстрацыйны матэрыял заслухоўвае асаблівай увагі не толькі навукоўцаў, ён з велізарным задавальненнем будзе чытацца ўсімі аматарамі роднага слова. У якасці прыкладаў ужывання дыялектнага слова ў вусным маўленні Рыгор Барадулін занатаваў вялікую колькасць фальклорна-этнаграфічных узороў: прыказак, параўнанніяў, прымет, пажыданніяў, праклёнаў, радкоў з традыцыйных народных песень, этнаграфічных прымет і г. д., што міжволі зліваюцца ў супольны твор і чытаюцца як адзіная захапляльная народная сага. У гэтых ілюстрацыях – паўсядзённыя побыт, маральна-этичныя погляды, культурныя традыцыі і народная філасофія чалавековых жыхароў. Вось толькі некаторыя прыклады: аборы (*Гапці ды аборы – усе мае прыборы*), варанджайца (*А не варанджайся ты дужа, быццам у цябе разум па патыліцы цячэць*), гнява́ш, гнявы́ (*у гневаша не на мейсцы душа; Гнявы ня ставяць хлявы*), жыздзель, жыздзеллё (*Зварыць жыздзель такі, хоць сёрбай, хоць пі, хоць галаву мый*), кулічкі (*Каб былі для конікаў стайнічкі, / Для ўздзечак палічкі, / Для сёдлаў кулічкі, з песні*), мáліца (*Німа чаго маліца, калі з-за пазухі валицца*), пілнава́ца (*Пілнуйся бацькоў – чалавекам будзіш, а прыстаніш да чужакоў – і сябе забудзіш*), рóзна (*Мой міленькі прыехаў позна, / Параскідаў падушачкі розна, з песні*), ру́пніца (*Як рупніца нападзець, дык і валун ідзець*), рэзгіны (*Усе залёткі, як залёткі, / А мая, як рэзгіны, / Ёсе гуляюць, веселяцца, / А ў*

мае ўсё хрэсьбіны, прыпейка), сакавік (Сакавік – малаку памашнік, ды пасля сакавіка хочаца малака).

Часам ілюстрацыі ўяўляюць сабой мініяцюрныя апавяданні пра народныя звычайі, мясцовыя жарты, трагічныя падзеі ў вёсцы і г. д.: аблітня (Аблітня – яна самаробная, раней не было купляных. Зробиць з драціны, абліюць волавам, і яна блішчыць, аблітаяць. Шчупака б'юць кукай, пасля аблітнёй аблітнёюць рыбу), каравіна («Дзяку, дзяку, каб ты мёне вякаў, палавіна каравіны й скура табе», – шаптаў селянін, які ўкраў карову, на судзе дзяку, які выступаў сведкам), супрадкі (Прышли на супрадкі, гудзяць калаўроты; дзіцёнак выйшаў на двор, ваўкі ўкраі, у лесі кашульку толькі знайшилі). Шырокое выкарыстанне такога матэрыялу ў ілюстрацыях надае слоўніку выразную этналінгвістычную афарбоўку, паказвае мясцовага жыхара з моўнымі і этнаграфічнымі адметнасцямі ўсебакова, выразна і, нягледзячы на значна меншыя памеры, па змесце і навуковай вартасці ставіць выданне ўпоравень з выдатнымі лексіка-графічнымі працамі Івана Насовіча і Уладзіміра Дабравольскага. Акрамя таго ў ілюстрацыйным матэрыяле, а таксама ў другой частцы кнігі ўжыта значная колькасць мясцовага онімнага матэрыялу: імёны і мянушки людзей, тапонімы, назвы свят, абрадаў і інш., што ўяўляюць несумненную навуковую вартасць і чакаюць свайго даследчыка-анаматолага.

Значная колькасць слоўніковых артыкулаў завяршаецца эты-малагічнай даведкай, чаго, між іншым, няма ў пераважнай большасці сучасных дыялектографічных выданняў. Некаторыя эты-малогіі варта ўсё ж адносіць да разраду так званих народных эты-малогій (напр., *вірун*, *жогаль*), аднак большасць з іх заслугоўваюць увагі навукоўцаў і, несумненна, будуть выкарыстаны ў далейшых гістарычна-эты-малагічных даследаваннях: *вачапор*, *гешэфт*, *гілець*, *досуг*, *зглоціць*, *кірмашовікі*, *мясёж*, *штаба*, *шыдэлак* і многія іншыя.

Дыялектныя запісы Рыгора Барадуліна вылучаюцца не толькі кваліфікованым адборам мясцовай лексікі, запісам натуральных ілюстрацый вуснага дыялектнага маўлення, але і дакладнай, кваліфікованай перадачай асноўных асаблівасцей усіх узоруўняў

мовы. Навукоўцы знайдуць тут багаты фактычны матэрыял для акцэнталагічных даследаванняў: перамяшчэнне націску да канца слова ў назоўніках (*астроў*, *вадзюгá*, *гніліна́*, *куры́ца*, *дабры́на́*, *даражыння́*, *дзяло́*, *жывіна́*, *заліве́нь*, *засуха*, *крапосць*, *пая́с*, *піскля́*, *правіна́*, *сеніна́*, *слабіна́*, а таксама ў асобных граматычных формах – *без сяней*), прыметніках (*акуратны́*, *жылкое*, *сытая́*, *непутны́*, *падаўкія*, *пазна́я*, *таўстая́*), прыслоўях (*дабура́*, *дажаўта́*, *данава́*, *дахаладна́*, *дасуха́*, *дасвятком*, *даясна́*, *наблізу́*, *навідку́*, *нагладку́*, *націшка́*, *неўзнаку́*, *павідну́*, *пешака́*, *сціха́*, *удубкі́*, *ціхама́*), і наадварот – да пачатку слова ў дзеясловах (*заробіць*, *зберуць*, *зробіўся*, *зубрыць*, *лέчыць*, *налéчыць*, *пóраца*,) і інш. Гэта вядомая беларускім дыялектолагам з'ява (закон Фартунатава – дэ Сасюра), аднак дзякуючы працы Рыгора Барадуліна яна папоўнілася значнай колькасцю новых і важных для лінгвістыкі прыкладаў.

Разам з tym, як сведчаць матэрыялы выдання, у шэрагу назоўнікаў назіраецца і перамяшчэнне націску да пачатку слова (*подсіль*, *полягка*, *помак*, *пóражня*, *прохаладзь*, *прымастачка*, *прыпарніца*, *прысвята*, *прыслалск*, *прысмаўкі*, *соснік*, *чоснак*, і ў граматычных формах – з *сожджу*), што, безумоўна, патрабуе яшчэ спецыяльнага даследавання і навуковага вытлумачэння.

У слоўніку дакладна адлюстраваны многія нерэгулярныя фанетычныя з'явы ў гаворках Ушаччыны: *вárлы* ‘вочы’ (ад *вíрлы*), *gáрды* (гóрды), *кльмаць*, *кльibaць* ‘ледзь ісці’, *мярлóг* ‘бярлог’, *но́раст* ‘нérаст’, *нéрат* ‘нérат’, *тахлая* (рыба; тúхлая) і інш., назіраецца адпадзенне пачатковага *a* (брóк замест абрóк) і адначасова далучэнне пратэтычнага *a* да асобных слоў *аграблямі* (с. 76, арт. *каліва*, *калі́е*), *арак* ‘рак’ (с. 176, арт. *хвастацца*). Кваліфікавана прадстаўлены ў ілюстрацыйным матэрыяле дысімілятыўнае аканне і дысімілятыўнае яканне, асноўныя граматычныя асаблівасці ўшацкіх гаворак. Усё гэта сведчыць пра выключна высокі навуковы ўзровень працы Рыгора Барадуліна, якая без сумнення зойме прыкметнае месца ў беларускай дыялектографічнай літаратуры.

Яшчэ ў 1970–1980 гг. пры складанні пяцітомнага «Лексічнага атласа беларускіх народных гаворак» (1993–1998 гг.) была выяў-

лена ў пэўным сэнсе нечаканая на той час нязначная колькасць віцебска-заходнепалескіх (!) лексічных паралелей, што з ціка-  
васцю абмяркоўвалася навукоўцамі ў рабочым рэжыме. Пры зна-  
ёмстве з працай Рыгера Барадуліна мы адзначылі для сябе  
больш за *паўтары сотні* такіх ушацка-кобрынскіх адпаведнікаў,  
што ўказвае на неабходнасць уважлівага вывучэння беларускімі  
дыялектолагамі гэтага актуальнага для айчыннай навукі пытан-  
ня, якое можа істотна скарэктаваць некаторыя лінгвістычныя па-  
лажэнні. Пры гэтым у нашым спісе апынулася як абстрактная,  
так і канкрэтная лексіка. Вось літаральна некалькі прыкладаў:  
ушац. *гудзéць* – кобр. *густы* ‘пра стан цечкі ў свіней’, *загаіць* – *за-  
гоіты* ‘зялячыць’, *кáпа* – *кáпа* ‘узорыстае пакрываала на ложак’,  
*курая́* – *курыя́н* ‘курыца з прыметамі пеўня’, *кусмáн* – *кусмáн* ‘вя-  
лікі кавалак чаго-н.’, *ку́тнік* – *ку́тнік* ‘крайні, дальні зуб’, *на-  
праўду* – *направду* ‘сапраўды’, *напытаць* – *напытаты* ‘даведац-  
ца’, *на́рва* – *на́рва* ‘няпрошаны чалазек, нахабнік’, *нікаць* – *ны-  
каты* ‘шнарыць, шукаць’ і інш.

Другая частка выдання – фальклорна-этнаграфічны матэ-  
рыял, што складаецца з двух раздзелаў «Ізборнік» (с. 259–308) і  
«Гаваркое слова, альбо Жыццё як яно ёсць» (с. 311–384). Тут  
змешчаны фразеалагічныя (у шырокім разуменні тэрміна), фаль-  
клорныя (замовы, песні, прыпеўкі і інш.), этнаграфічныя (прыме-  
ты, стравы, народная медыцына, дзіцячыя гульні) запісы Рыгера  
Барадуліна, а таксама больш за 70 старонак узораў вуснага маў-  
лення мясцовых жыхароў. Абодва раздзелы – выдатны моўна-эт-  
награфічны матэрыял, які таксама змяшчае значную колькасць  
дыялектнай лексікі, не адлюстраванай у лексікаграфічнай част-  
цы, але які можна і варта было ўключыць туды, што значна ўкве-  
ціла б сам слоўнік і істотна палегчыла б навукоўцам пошук пат-  
рэбнага слова.

Як адзначаецца ў выданні, ідэя кнігі, распрацоўка структуры і  
укладанне належыць не збіральніку ўшацкіх моўных скарбаў –  
Рыгору Барадуліну, а іншай асобе. На жаль, да гэтага віду працы  
ёсць пэўныя заўвагі. Пры строга алфавітным размяшчэнні лек-  
січнага матэрыялу некаторыя слова падаюцца не ў пачатковай  
форме, як таго патрабуе лексікаграфічная практика. У якасці за-

галоўнай адзінкі сустракающа назоўнікі ў дэмінтыўнай форме (*вобалачка, місулька, племяньютанька*), у форме множнага ліку, хаця ў ілюстрацыі яны занатаваны ў адзіночным ліку (*галабоні, пажашкі*). Не заўсёды загалоўнае слова ў ілюстрацыях прадстаўлена ў той жа граматычнай форме: *адказваць* незак. – у прыкладзе *адказала*, зак.; *бугаяваць*, незак. – *пабугаяваў*, зак.; *вурыйць*, незак. – *увурыйў*, зак.; *гутатáць*, незак. – *пагутатай*, зак.; *кажанéць*, незак. – *скажанéў*, зак. і інш. Як бачым, многія формы дзеясловаў закончанага трывання – прыставачныя, і павінны быті б размяшчацца зусім у іншым месцы слоўніка, дзе яны, на жаль, адсутнічаюць. Многія прыметнікі ў вакабуле прыведзены ў форме жаночага і ніякага роду, а не мужчынскага: *лёташняя, людскае, набірная, набярная, насу́шиае, неводнае, промзлае, пуля́тая* і інш. Шэраг прыметнікаў і прыслоўяў вынесены ў загаловак у форме вышэйшай ці найвышэйшай ступеняў парадкавання: *лятней, прабедненка, ранейшое, сінюткае, тачэнечкая, чутнейшы і г. д.* Не заўсёды пазначаны націск у загалоўных слоўах, таму ў некаторых з іх даволі складана вызначыць яго месца: *абнашчица, гадкі, галута, кратсица, лабуза, наўскапыта, паглядзіны, пляніца, працівак* і інш. Вельмі добра, што сінонімы падаюцца ў адной вакабуле. Аднак яны не аформлены асобнымі, нават адсылачнымі, артыкуламі, як і рознартывальныя дзеясловы, таму адшукаць іх у слоўніку па першым загалоўным слове, асабліва калі другое-чацвёртае з іх – не аднакаранёвае з першым у сінанімічным раздзе, выключна складана, напрыклад: *апрычонкі – асabenki, алавечыца – пачалавечыца* (другое слова мае іншае значэнне), *бавіца – забавіца, гарлач – гладыш, гілець – загілець* (другое слова мае іншае значэнне), *глыжы – глыжэўе – груд, дашчурка – достачка, пешака – пюхтам, поклад – покладзь – пакладзень, прысмакі – прысмачка – смакі, псюрыци – перапсюрыци, сакатуха – шчабятуха, улазіны – уваходзіны, ход – ходка – выхадка, шусь – шавыр* і шэраг іншых. У той жа час слова *расты і росця* (с. 140, 141), *расшастаць і расшыішкаць* (с. 140) з аднолькавым лексічным значэннем даюцца паасобку. Ёсць цікавыя слова і ў ілюстрацыях, але яны таксама не аформлены асобнымі слоўніковымі артыкуламі: *дзічыца, лядзенъ, кудзінъ*.

ланава́ты, лягчáнец, уру́чны, аскароміца, зсеранéць, сісéтніца, тамацька і інш. Семантыка двух- і трохзначных слоў не пранумаравана і пададзена праз кропку з коскай, а толькі потым ідуць ілюстрацыі да гэтых дэфініцый (усе разам адна за адной). Пры гэтым часам не кожнае значэнне слова забяспечана адпаведным прыкладам і чытачу калі-нікалі не без цяжкасцей неабходна самому здагадвацца, якое ж значэнне ілюструе дадзены прыклад. Пры афармленні слоўнікавага артыкула згодна з прынятай лексікаграфічнай практыкай такіх пытанняў не ўзнікала б. Ёсць і карэктарскія недагляды: памылкі набору – *вужла́ё замест вужла́ўё* (с. 38), *вярэ́ць замест вярзéць* (с. 44), *вышей замест вышай* (с. 46), *струділася замест струдзілася* (с. 154), *халматá замест халтамá* (с. 175) і інш. У слоўніковых артыкуалах *лыся́к і пэ́цкаль* ілюстрацыя набрана курсівам насуперак звичайнаму шрыфту. Сустракаюцца асобныя парушэнні алфагіту. У выніку слова *сцінáйца* з адным і тым жа значэннем змешчана двойчы (с. 157, 158). Але гэтыя тэхнічныя недагляды тых, хто рыхтаваў выданне да друку, ні ў якім разе не змяншагоць высокай навуковай вартасці змешчанага ў ім багатага дыялектнага матэрыялу.

Такім чынам, публікацыя дыялектных запісаў народнага павета Беларусі Рыгора Барадуліна – без перабольшання адметная з'ява ў айчыннай дыялекталогіі, найкаштоўнейшая для навукоўцаў крыніца фактычнага матэрыялу па гаворках Ушаччыны, выкананая на самым высокім навуковым узроўні, якому могуць пазіздросціць нават многія прафесійныя даследчыкі. Аўтар запісаў выявіў сябе як прафесіянал-навуковец, які выдатна адчуваў слова, меў зайздросны фанетычны слых, на практыцы пацвердзіў уменне дакладна занатоўваць трапныя народныя выразы і пры гэтым нічога ў іх не змяняў і не трансфармаваў. Праца Рыгора Барадуліна – прыклад іншым беларускім творцам, якія нарадзіліся і выраслі ў сельскай мясцовасці, зрабіць падобныя слоўнічкі сваіх гаворак, што дазволіць зберагчы неацэнныя скарбы роднай мовы, па-сапраўднаму ўзбагаціць яе. Гэтая публікацыя – таксама ўзор і навукоўцам, які адказна і кваліфікавана варта падыходзіць да збору дыялектнага матэрыялу, уважліва

слухаць і чуць суразмоўцу, дакладна занатоўваць пачутае, з вялікай адказнасцю ставіцца да такой пачэснай працы.

Літаратура

1. Вушацкі словазбор Рыгора Барадуліна / укл. Н. Давыдзенка. – 2-е выд. – Мінск : Кнігабор, 2014. – 388 с.

**А Н А Т О Л Ъ Б А Р Д О В І Ч \***

Заслужаны і ўганараваны педагог, аўтарытэтны і паважаны навуковец, добразычлівы і спагадлівы чалавек – гэтыя якасці гарманічна паядналіся ў асобе Анатоля Майсеевіча Бардовіча. Лёс наканаваў яму нялёгкую жыщёвую дарогу, але ён ні разу не збочыў з яе і ўсім сваім жыщём і працоўчай дзейнасцю заслужыў нашу шчырую ўдзячнасць і ніzkі паклон за здзейсненае на навукова-педагагічнай ніве.

Нарадзіўся Анатоль Бардовіч у сялянскай сям'і (вёска Малыя Навасёлкі Дзяржынскага раёна) 3 студзеня 1928 г. У 1935 г. уся сям'я Бардовічаў – бацька, малі і гроे сыноў – у якасці спецперасяленцаў былі вывезены ў Комі АССР (пасёлак Цімшэр Усцькуломскага раёна), дзе працілі нялёгкія 12 гадоў. Бацькі працева-лі ў калгасе, а старэйшыя браты – на лесапавале.

Першапачатковую адукацыю Анатоль Бардовіч атрымаў у мясцовых школах: пачатковую – у Цімшэры, так званую няпоўную сярэднюю – у пасёлку Пажэль, дзе, дарэчы, усе прадметы выкладаліся на мове комі. Валоданне мясцовай мовай пазней спатрэбілася ў педагогічнай дзейнасці, якая пачалася менавіта ў гэтай аўтаномнай рэспубліцы былога СССР, пасля заканчэння Сыктывкарскага педвучылішча (1942–1945 гг.). Спачатку выкладаў рускую мову і літаратуру ў Кярчомскай школе (1945–1946 гг.), потым працеваў завучам Данской школе (1946–1947 гг.) Усцькуломскага раёна Комі АССР.

Пасля вяртання ў Беларусь і рэабілітацыі сям'і як беспадстаў-

\* Першы варыянт нарыса апублікаваны ў суаўтарстве з С. Фацеевай у часопісе «Роднае слова» (№ 1, 2013 г.).